

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Віцебская абласная бібліятэка запрашае прыняць удзел у **VIII навукова-практычнай канферэнцыі «Віцебскі край»**, прысвечанай Году гістарычнай памяці.

Арганізатары канферэнцыі:

Дзяржаўная ўстанова «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна»

Дзяржаўная навуковая ўстанова «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

Установа адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава»

Установа культуры «Віцебскі абласны краязнаўчы музей».

Час правядзення: 24 лістапада 2022 года.

Месца правядзення: ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна»
(Рэспубліка Беларусь, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 8а)

Праблемнае поле канферэнцыі:

- Віцебская вобласць у кантэксце гісторыі краіны
- Гісторыя і культура Падзвіння (ад старажытнасці да сучаснасці). Крыніцы па гісторыі Падзвіння
- Малая радзіма: гісторыя родных мясцін
- Гісторыя краязнаўства
- Этнаграфія і фальклор
- Літаратуразнаўства і мовазнаўства
- Праблемы архівазнаўства і археаграфіі
- Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства
- Музейнае краязнаўства
- Экскурсійная справа і краязнаўства
- Царкоўнае краязнаўства
- Праблема падрыхтоўкі і выдання краязнаўчай літаратуры
- Краязнаўства ў вучэбна-выхаваўчым працэсе

Мовы канферэнцыі: беларуская, руская

Умовы ўдзелу:

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна не пазней за 25 кастрычніка 2022 года накіраваць на электронны адрас аргкамітэта **kray@vlib.by** тэкст даклада, а таксама заяўку з указаннем наступных звестак:

- ☐ прозвішча, імя, імя па бацьку;
- ☐ вучоная ступень, званне;
- ☐ месца работы, пасада;
- ☐ тэлефон з указаннем кода горада;
- ☐ e-mail;
- ☐ тэма даклада;
- ☐ форма ўдзелу (вочная ці завочная);
- ☐ патрэба ў зборніку матэрыялаў канферэнцыі (колькасць экзэмпляраў для набыцця).

Паведамляючы гэтыя звесткі, удзельнік канферэнцыі тым самым пагаджаецца на апрацоўку персанальных даных.

Плануецца выданне зборніка. **Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для апублікавання.** Друкаваны варыянт зборніка будзе распаўсюджвацца па сабекошце па папярэдняй замове, пададзенай пры рэгістрацыі ўдзельнікаў канферэнцыі. Электронны варыянт будзе размешчаны на афіцыйным сайце Віцебскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна ў фармаце даступным для скачвання.

Патрабаванні да афармлення дакладаў:

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку (поўнаасцю) аўтара /суаўтара, горад, краіна, назва даклада.
2. Аб'ём даклада з ілюстрацыямі і дадаткамі – не больш за 7 старонак фармата A4, Times New Roman, 13 кегль, палутарны міжрадкавы інтэрвал, тып файла – doc ці rtf (Microsoft Word). Палі – 25 мм з усіх бакоў. Абзацны водступ – 1,25 см.
3. Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца пасля асноўнага тэксту ў **алфавітным парадку**.
4. Тэксты дакладаў неабходна прыслаць у электронным варыянце ў рэдактары MS Word.

Патрабаванні да электронных прэзентацый:

- Тып файла – ppt Microsoft Power Point

Выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне — за кошт камандзіруючых арганізацый.

Каардынатары:

Рагачова Ларыса Іванаўна,

загадчык аддзела крэйзнаўства Віцебскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна

Тэлефон:

+375 (212) 67 49 11

E-mail: kray@vlib.by

Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч,

загадчык аддзела навукова-інфармацыйнай работы Інстытута гісторыі НАН
Беларусі

E-mail: a.baranouski@history.by